

БЕРАСЦЕЙСКІ УНІВЕРСІТЭТ

Брэсцкі дзяржаўны
універсітэт імя А.С. Пушкіна



ВЫДАВЕЦ: установа адукацыі «БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА»
Выдаецца з 1997 года

№ 2 (122)
Выходзіць 2 разы ў месяц
на беларускай і рускай мовах
2 кастрычніка 2009 года

Сёння ў нумары:

а «Словно это я летаю»

Пра урачыстае пасвячэнне першаккурснікаў у студэнты чытайце на

стар. 2

а Гэта наша гісторыя

Прайшло 70 год пасля аб'яднання Заходняй і Усходняй Беларусі. Менавіта гэтаму прысвечаны артыкул А.М. Вабішчэвіча

стар. 3

а Рыхтуем кадры

Падрабязную інфармацыю пра інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў шукайце на

стар. 4–5

**а Прафсаюзае
жыццё**

Як абяцалі: працяг рубрыкі пра самае шматлікае грамадскае аб'яднанне студэнтаў

стар. 6

а У нас на факультэце

Цікавы, не пазбаўлены гумару матэрыял ад карэспандэнтаў геаграфічнага факультэта

стар. 7

а Талент не схаваеш

Пад рубрыкай «Проба пярэ»

стар. 8

У знак далучэння

На Савеце універсітэта 30 верасня рэктар М.Э. Часноўскі канстатаваў: ва універсітэцкай сям'і набольшала.

Для такіх слоў была сур'ёзная нагода: званне ганаровага доктара БрДУ імя А.С. Пушкіна атрымаў грамадзянін Бельгіі, прафесар Лёвенскага універсітэта Марк Ван Хулле. Прычым госцю было ўручана не толькі пасвечанне аб новым званні, але і прафесарская мантыя, якую ўпершыню дапамог апрануць яму Мечыслаў Эдвардавіч (на фота). Па агульнаму хваляванню рэктарата можна з пэўнасцю гаварыць пра гістарычную значнасць моманта для супрацоўніцтва паміж двума універсітэтамі.

Марк Ван Хулле раскажаў Савету пра Лёвенскі універсітэт і яго гісторыю, сучаснасць і перспектывы, пра дзейнасць той лабараторыі, у якой працуе сам, пра адметнасці даследчай працы універсітэта. Прафесар выказаў задавальненне ад наведвання Брэста, БрДУ імя А.С. Пушкіна і супрацоўніцтва з нашым універсітэтам.



ПАДЗЕЯ

Эти слова я украла из песни «Голуби», которую услышала в исполнении выпускника юридического факультета Д. Марчука на посвящении первокурсников в студенты 10 сентября в ЦМТ. Я запомнила их не слу-

ния первокурсников я приехала с огромным удовольствием: всегда приятно затеяться в ряды молодых и перспективных ребят, у которых студенчество только начинается. Порадовало было и то, что они приняли меня за свою и с удовольст-



чайно: в этот вечер мне казалось, что все – и первокурсники, и артисты, и гости вечера – были полны возвышенных чувств. В общем, настроение было таким, что хотелось парить...

Признаюсь честно, на вечер посвяще-

нием знакомилась.

Концертная программа «Перекрёсток семи дорог...» была насыщенной и разножанровой. Казалось, мы показали всё, чем восхищаемся, всех, кем гордимся. В качестве пролога первокурсникам была предложена слайд-презентация о студенческой жизни, которая отразила учебный процесс, отдых студентов, деятельность общественных организаций, волонёрское движение и многое другое. Первокурсники смотрели на экран с живым интересом, ну а я, увидев на экране себя и

НАШЫ
НАВІНЫ

18 верасня адбыўся навукова-практычны семінар для кіраўнікоў кафедраў у пазауніверсітэцкіх установах адукацыі «Філіялы кафедраў: першы вопыт і перспектывы дзейнасці».

Старшыня навукова-метадычнага савета Ст.Р. Рачэўскі падвёў вынікі працы філіялаў кафедраў за мінулы год, адзначыўшы, што падобны вопыт зацікавіў іншыя ВНУ рэспублікі. Міністэрства адукацыі таксама удалося ўзвуніць у эфектыўнасці і перспектывнасці гэтага напрамку дзейнасці. Пры гэтым Станіслаў Рыгоравіч выказаў і рад заўваг да ўдзельнікаў семінару, якія тычыліся найбольш тыповых слабых месцаў у планаванні працы філіяла.

Кіраўнік філіяла кафедры педагогікі (лепшага па выніках мінулага года) В.А. Іванова падзялялася вопытам працы філіяла, што дзейнічае на базе гімназіі № 6 г. Брэста.

"Словно это я летаю..."

своих друзей, подумала о том, что мы, видимо, не тратим время зря.

Трудно описать, как здорово и весело было на вечере. И хотя многие номера я видела раньше, восторгу моему не было предела. Все выступления были гармоничными и яркими. Мне запомнилась и африканская колядка в исполнении хора «Гаудеамус», и выступления студии современной хореографии «Лекс пластик студио», и песенные номера. Невообразимо красивым было выступление гостей вечера – ансамбля спортивного танца «Виктория», который подарили зрителям «Венский вальс». Квартет «Восторг» оправдал своё название и просто зажгёт зал. Команда КВН «Гораздо» рассказала

*Какое гордое призвание –
Давать другим образование
Частичку сердца отдавать!*

Конечно же, эти слова относятся не к кому иному, как Вам, уважаемые ПРЕПОДАВАТЕЛИ. Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днём учителя!

Спасибо Вам за душевное тепло и понимание, чуткость и сопереживание, за преданность самой гуманной и необходимой профессии, за мудрость и теплоту ваших сердец! Пусть ваш труд приносит только радость, выпускники станут прекрасными специалистами, добрыми и надёжными людьми, интеллектуально богатыми и физически закалёнными. Желаем вам творческих удач на избранном поприще, крепкого здоровья, душевного равновесия, счастья и благополучия!

Ректорат,
профком студентов

нам о жизни не совсем обычного пионерского лагеря, где дети просили «превратить коктейли обратно в кисели, а жульен – в бульон».

Ведущие вечера Е. Евтушик (социально-педагогический факультет) и Е. Борисюк (юридический факультет) по большому секрету поведали зрителям старинную легенду о том, что каждый год в

сентябре нерадивые студенты могут увидеть призрак вечного студента. Чтобы наши первокурсники не пошли по его пути, в присутствии ректора они торжественно клялись быть хорошими студентами.

Ну а мне хочется закончить свой рассказ словами, взятыми из этой клятвы, и пусть они, дорогие первокурсники, будут вашим девизом на все 5 лет студенческой жизни:

Сдам экзамены, зачёты –
Не боюсь такой работы.
Трудностей не побоюсь,
Быть студентом я клянусь!

В. Черник
(филологический факультет)

ГЭТА НАША ГІСТОРЫЯ

17 верасня 1939 года. Гэтая дата мае важнае значэнне ў гісторыі беларускага народа. Менавіта тады савецкія войскі ўступілі ў Заходнюю Беларусь для «абароны жыцця і маёмасці мясцовага насельніцтва». Цяпер можна нярэдка прачытаць ці пачуць розныя ацэнкі вераснёўскага падзея. Паспрабуем уважліва, без прэзэнцізму на абсалютную ісціну, паглядзець на падзеі 70-гадовай даўніны.

Рыжскі мірны дагавор ад 18 сакавіка 1921 г., што ўвянчаў сабой заканчэнне савецка-польскай вайны, меў для Беларусі ганебны і несправядлівы характар. Заходняя яе частка апынулася ў складзе Польшчы. На працягу амаль двух дзесяцігоддзяў яна падвяргалася каланізацыі. Адначасова польскі рэжым «санцыі» пашыраў палітычнае бяспраўе і паліцэйска-адміністрацыйны ганенні. Яго злавесным сімвалам стаў заснаваны ў 1934 г. Бяроза-Картузскі канцлагер. Пагражальныя памеры набіраў нацыянальна-культурны ўціск. Так, у лютым 1937 г. палескі ваявода В. Костэк-Бярнацкі ў сакрэтным лісце на адрас міністра ўнутраных спраў Польшчы прапанаваў: «Настаўніцкія сілы для палескай вёскі трэба старанна падбіраць з элементаў польскага ядра, з ідэалагічным настаўленнем і

маючых пачуццё значнасці місіі, якую тут трэба выканаць».

Барацьба за тэрытарыяльную цэласнасць з БССР не сціхала на заходнебеларускіх землях на працягу 1920–30-х гадоў. Актыўнасцю вызначаліся члены КПЗБ (1923–1938 гг., беспадстаўна распушчана Камінтэрнам як «агентура польскай дэфензівы»), БСРГ (1925–1927 гг.), ТБШ (1921–1936 гг.). Аднак сталася так, што развязка гэтага ахвярнага

Уз'яднанне

і нялёгкага змагання адбывалася на фоне трагічнага пачатку другой сусветнай вайны і ў кантэксце савецка-германскіх пагадненняў, найперш дагавора аб ненападзе і яго сакрэтных пратаколаў, што раздзялілі амаль усю Усходнюю Еўропу на сферы ўплыву. Заходняя Беларусь, як і Заходняя Украіна, адышла да савецкай сферы ўплыву.

1 верасня 1939 г. гітлераўскія войскі напалі на Польшчу. Ужо 14 верасня 1939 года танкавыя часці немцаў падышлі да фортаў Брэсцкай крэпасці. На наступны дзень, як згадваў пазней генерал Г. Гудэрыян, каліца вакол

Брэста было замкнута на ўсходнім беразе Буга. І толькі раніцай 17 верасня нямецкія танкі ўвайшлі ў цытадэль.

У той жа дзень войскі Беларускага і Украінскага франтоў пачалі свой паход. Салдатам і афіцэрам паведамлялася, што яны павінны заняць заходнебеларускія і заходнеўкраінскія землі «не як захопнікі, а як вызваліцелі украінскіх і беларускіх братоў... ад усялякага прыгнёту і эксплуатацыі, ад улады памешчыкаў і капіта-

лістаў». Пад уплывам савецкай прапаганды (паход – вызваленчы), дэзарыентаваныя сваім камандаваннем, польскія ўзброеныя сілы не аказалі моцнага супраціўлення.

22 верасня 1939 г. савецкія войскі ўвайшлі ў Брэст. Як сустракалі Чырвоную Армію ў Заходняй Беларусі? Значная большасць вітала чырвонаармейцаў як вызваліцеляў. У многіх гарадах і мястэчках адбываліся мітынгі. На іх гучалі патрабаванні аб уз'яднанні Заходняй Беларусі з савецкімі рэспублікамі. Пад кіраўніцтвам членаў былой КПЗБ, з удзелам прадстаўнікоў Чырвонай Арміі ствараліся часовыя

ўпраўленні ў гарадах, сялянскія камітэты ў вёсках. Настроены яны былі рашуча і бескампрамісна.

Аднак восеньскія падзеі 1939 г. выклікалі і адмоўную рэакцыю – з боку польскага насельніцтва, заможных і маёмасных слаёў, часткі інтэлігенцыі. Пачалі стварацца падпольныя антысавецкія польскія арганізацыі, якія асноўнай мэтай лічылі адраджэнне Польшчы ў межах да верасня 1939 г. Заможная і больш адукаваная частка польскай супольнасці хвалілася аб уласнай бяспецы, прыватнай уласнасці і маёмасці. Гэтую трывогу ўзмацнялі і цяжкасці на спажывецкім рынку, што ўзніклі ў першыя месяцы савецкай улады.

Не ўсе спадзяванні людзей спраўдзіліся. Былі і арышты, масавыя высылкі (найперш, асаднікаў, леснікоў, бежанцаў, заможных сялян), рэпрэсіі. Аднак уз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР было гістарычна неабходным. Яно стала актам гістарычнай справядлівасці. Беларускае нацыя атрымала магчымасць для этнічнай кансалідацыі і тэрытарыяльнага адзінства. І зроблена гэта было не за кошт іншых народаў.

А.М. Вабішчэвіч

(кандыдат

гістарычных навук,

дацэнт, загадчык кафедры гісторыі славянскіх народаў)

22 верасня ў інтэрнаце № 4 адбылася сустрэча студэнтаў з інфармацыйна-прапагандысцкай групай Брэсцкага гарвыканкама (узначальвае групу намеснік старшыні гарвыканкама В.Т. Хафізаў).

Сустрэча заняла больш часу, чым планавалася. Кіраўнікам і намеснікам кіраўнікоў разнастайных аддзелаў і службаў горада было чым падзяліцца з маладой аўдыторыяй, а ў апошняй знайшлася, пра што спытаць прадстаўнікоў мясцовай улады. Згодна са спецыфікай нашага ўніверсітэта, рэй у сустрэчы павяла начальнік аддзела адукацыі гарвыканкама Н.А. Козак. Яна расказала пра сістэму адукацыі Брэста, пра попыт на тыя ці іншыя спецыяльнасці, пра перспектывы атрымаць жыллё ў горадзе. Усіх зацікавіў той факт, што самай запатрабаванай прафесіяй у сферы адукацыі з'яўляецца прафесія выхавацеля дзіцячага сада, а самай незапатрабаванай – настаўніка беларускай, рускай моў і гісторыі. Дарэчы было сказана, што і юристам з эканамістамі яшчэ доўга будзе цяжка на рынку працы.

В.Т. Хафізаў відавочна ажывіў аўдыторыю, задаў сустрэчы неафіцыйныя накірунак, паспяхова налагодзіў з ёю кантакт. Як вынік – пытанні з залы, часам не пазбаўленыя гумару. Напрыклад, прагучала пытанне «За прадстаўніка якой прафесіі трэба выйсці замуж, каб хутчэй атрымаць кватэру?», на якое Ф.В. Жабароўскі, намеснік начальніка аддзела будаўніцтва гарвыканкама, адказаў: «За будаўніка».

На такой вясёлай ноце, пасля апошняга слова прарэктара па выхаваўчай і сацыяльнай працы Л.А. Гадуіка, і закончылася сустрэча студэнтаў з уладай.

ФОТАФАКТ



РЫХТУЕМ КАДРЫ

Ни для кого не секрет, что при университете активно функционирует институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов. У читателей газеты «Берасцейскі універсітэт» есть уникальная возможность поближе познакомиться с деятельностью института и, что немаловажно, с его работниками.

Но для начала слово о институте предоставляется ректору БрГУ имени А.С. Пушкина М.Э. Чесновскому.



В Миссии, в частности, говорится об одном из намерений: «развивать в личности каждого обучающегося творческие способности, лидерские качества, формировать гражданственность и образованность, высокий уровень культуры».

Наш институт, всесторонне поддерживая известный призыв и тезис «Образование – через всю жизнь», предлагает свои услуги, возможности и условия непрерывного образования и профессионального совершенствования населению Брестской области разных возрастов, социального и профессионального положения: учащимся школ, студентам старших курсов, состоявшимся специалистам разных отраслей, их руководителям –

олицетворяет классический университет.

Ст.Г. Рачевский, директор института, проректор по учебной работе, кандидат филологических наук, доцент.



– **Станислав Григорьевич, что в развитии института уже в прошлом, а что – в планах?**

– Прежде всего хочу сердечно поблагодарить «пер-

в 2006 году. Дипломы института получили свыше 500 переподготовленных специалистов с высшим образованием, а около 1000 руководителей и специалистов повысили свой квалификационный уровень.

Свершением ещё недавних планов становится открытие специальностей переподготовки «Туроператорская и турагентская деятельность», «Лингвистическое обеспечение туристского продукта». Изучаются возможности открытия при институте консалтингового (содействующего развитию и повышению квалификационного уровня) центра, долгосрочной курсовой подготовки работников средств массовой информации и библиотек области и – внимание! – Монтессори-пе-

Говорит институт

повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов

– **Уважаемый Мечислав Эдвардович! Какую роль Вы как руководитель крупнейшего и старейшего на Брестчине высшего учебного заведения отводите институту в выполнении ответственной Миссии университета?**

– Деятельность института действительно не должна быть (и не является) изолированной от Миссии Университета – документа, в котором изложены наши главные намерения в области образова-

фактически всем, кто желает получить новые знания для своего развития. Именно ради этого коллективом института делается много, он и сам уже научился работать с пользователями образовательных услуг по-современному.

Институт – неотъемлемое звено университета. Только сочетание довузовской, непосредственно университетской и послевузовской форм образования обеспечивает тот качественный сплав, который

вых леди», первых руководителей института доцентов Ольгу Александровну Иванову и Зинаиду Романовну Железнякову: их стараниями наше учебно-научное подразделение на дистанции развития прошло этап организации, а затем набрало «второе дыхание». Благодаря им сегодня можно листать первые страницы истории института: он открыт в 2001 году, прошёл несколько аккредитаций и вместе с университетом – государственную аттестацию

дагогов для работы в дошкольных учреждениях Брестчины.

Шубин Виктор Аркадьевич, заместитель директора по учебной работе, кандидат педагогических наук.

– **В чём Вы видите ценность высшего образования, получаемого в условиях переподготовки кадров в институте? Кто, как правильно, обеспечивает учебные**

(Продолжение на странице 5)



РЫХТУЕМ КАДРЫ

(Начало на странице 4)
занятия и их высокий уровень?



– Современное социально-экономическое развитие общества требует активного внедрения в высшем образовании нового образовательного подхода – образования в

отдела, старший преподаватель.

– Обучающиеся в институте – это какой-то особый контингент? Чем-то он, на Ваш взгляд, отличается от студентов дневной и заочной формы обучения, впервые получающих высшее образование?



речь каждого, кто мечтает получить диплом переподготовленного специалиста с высшим образованием?

– Институт даёт хорошую возможность стать высококвалифицированным специалистом, но реализовать её можно при условии, если слушатель не просто мечтает

– Ежегодно институт назначает цены на свои услуги. Можно ли узнать, что в основном выражает стоимость переподготовки кадров или повышения их квалификации?

– Важной составляющей стоимости переподготовки кадров или повышения их квалификации является, в первую очередь, заработная плата преподавательского состава. Также немаловажно, что в стоимость обучения входят плановые расходы на закупку книг для библиотеки, оплата коммунальных услуг, услуг связи, налогов и прочее.

Николаюк Наталья Александровна, секретарь учебного отдела.

– Назовите предполагаемым пользователям координаты института.

Говорит институт

повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов

течение всей жизни. Это отвечает запросам рынка труда, где нужен специалист, умеющий работать на стыке нескольких профессий, постоянно повышающий свой профессиональный уровень. Подготовка и переподготовка специалистов с учётом требований работодателя в современных условиях требует дополнительных знаний и умений. Именно такие знания даёт наш институт. Ценность высшего образования, получаемого в институте реально позволяет экономить государственные средства, вкладываемые в экстенсивное увеличение подготовки кадров для получения первого и второго высшего образования.

Для обеспечения учебного процесса на высоком уровне привлекаются доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, преподаватели, способные не только обучать, но и создавать учебно-методический продукт: учебные, учебно-методические пособия, курсы лекций, словари, справочники, конспекты и другие источники современных знаний.

Снитко Галина Николаевна, начальник учебного

– Слушателями ИПК и ПРРС являются лица с высшим образованием и студенты старших, 4–6, курсов. Первые – это действительно особый контингент. Они в большинстве случаев приходят в институт осознанно, целенаправленно, имея конкретный образовательный заказ. Как правило, такие слушатели настроены более критично, требовательно, ориентированы на конечный результат. Нам приходится своевременно учитывать требования, предъявляемые ими к качеству образовательного процесса, формам работы и т.д., вносить соответствующие коррективы.

Студенты в любом учебном заведении остаются студентами. Однако, получая вторую специальность рядом с теми, кто имеет высшее образование и определённый жизненный опыт, они становятся более серьёзными, более организованными и ответственными.

Тур Диана Александровна, Кирпиченко Ольга Михайловна, методисты учебного отдела.

– От чего Вы, как уже опытные работники института, могли бы предосте-



о новом дипломе, образно говоря, стоит в очереди за ним, а проявляет желание учиться, прикладывает определённые усилия, заинтересован и в самообразовательной деятельности. Диплом о переподготовке – это итог большой и постоянной работы не только преподавателей, но и самого слушателя.

Козляковская Лилия Михайловна, бухгалтер-экономист института.



– Все желающие получить вторую специальность или повысить квалификацию могут обратиться в наш институт по адресу: г. Брест, бульвар Космонавтов, 21, каб. 221, 216.

Связаться с нами можно и по телефонам: 23-79-43, 23-02-83, 7267161.

На сайте университета www.brsu.brest.by размещены правила приёма, перечень всех специальностей переподготовки, направления повышения квалификации. На этом же сайте имеются образцы заявлений, которые можно отправлять в институт по адресу ipk@brsu.by. Добро пожаловать!

Материалы предоставлены институтом повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов



23 верасня ў межах адзінай гадзіны інфармавання работнікі універсітэта мелі магчымасць паслухаць лекцыю загадкава кафедры гісторыі славянскіх народаў А.М. Вабішчэвіча «70 год уз'яднання Заходняй і Усходняй Беларусі».

З 22 верасня па 16 кастрычніка ў фае вучэбнага корпуса № 1

камітэт БРСМ універсітэта праводзіць фотавыставу «Мая

НАШЫ НАВІНЫ

Беларусь». Выстава прымеркавана да Года роднай зямлі.

22 верасня ў культурна-асвет-

ным цэнтры імя У.А. Калесніка была наладжана прэзентацыя кнігі Н. Мацяш «У прыгаршчах ветру», на якую завіталі госці са сталіцы – галоўны рэдактар часопіса «Маладосць» Р. Баравікова і пісьменніца В. Трэнас.

Зборнік «У прыгаршчах ветру» яшчэ пры жыцці рыхтавала аўтарка, аднак выдаць кнігу не паспела.



Первичная
профсоюзная
организация
студентов БрГУ
и.п.и. А.Л. Лушчикова
profstud.brsu.brest.by

ПРАФСАЮЗНАЕ ЖЫЦЦЁ

В прошлом номере газеты мы рассказывали о проведении большой конкурсной программы на лучшее профбюро факультета. С радостью сообщаем, что подведены итоги

второго этапа программы – на лучшую постановку мотивационной работы в профсоюзной группе и на факультете.

Лидерами этого этапа стали профбюро географического, исторического, математического, юридического

и физического факультетов.

Поздравляем!

Но впереди ещё 4 испытания, которые могут повлиять на итоги конкурса. Активно участвуйте, болейте и следите за дальнейшими событиями!!

На каждом факультете есть талантливые, активные студенты, полные интересных идей и желающие реализовать их как можно скорее. Вступление в ряды Белорусского профсоюза работников образования и науки ещё больше подняло творческий дух первокурсников. Уже в первые дни были замечены люди, готовые к общественной работе как на факультетах, так на университетском уровне.

Мы провели опрос среди самых активных первокурсников, чтобы узнать, какими они обладают талантами, какие из своих идей и планов хотят реализовать в своей студенческой жизни.

общественной работе. У меня много планов. Я хочу быть везде и отдаваться полностью творчеству, а главное – шагать по жизни с юмором и позитивом!!!!



Бассалай Екатерина, биологический факультет:
Мой девиз – «Иди за мечтой и верь в себя!».

АКТИВНОСТЬ С ПЕРВОГО ДНЯ

ДАСЯГНЕННІ



Д. Хабибулина, географический факультет:

Я занимаюсь 8 лет эстрадными танцами в шоу-балете «Каскад». В школе я всегда вела концертные программы, активно сотрудничала с ОО «БРСМ» и принимала участие в организации праздников в г. Бресте.

Мне бы хотелось реализовать себя в

Я люблю танцевать, рисовать, хочу влиться в коллектив, предложить свои идеи. Хотелось бы, чтобы в подготовке разных мероприятий принимали участие не только старшекурсники, но и первокурсники.

Общественная работа в университете, надеюсь, поможет мне реализоваться в жизни.

P.S. Ну что же, пожелаем активным студенткам дальнейшей активности, позитивного настроения и творческих успехов!!!

М. Буховецкая
(юридический факультет)

С 6 по 13 сентября 2009 г. в городе Розарина-Мари (Италия) проходил Чемпионат мира по армрестлингу, где наш студент (факультет физического воспитания) Сергей Павлюкович занял 1-ое и 2-ое места в весовой категории 60 кг.

НОЕ МЕДАЛИ? ЛЕГКО!

Мы не остались равнодушны к этому событию и решили поподробнее узнать о Чемпионате от самого Сергея. Он нашёл время и посвятил нас в тайны своей победы.

– Сергей, как давно ты начал заниматься армрестлингом?

– (Улыбнулся.) Сначала я занимался боксом, и только с 2005 г. переключился на армрестлинг. Друг однажды пригласил на тренировку по этому



виду спорта, и я решил остаться, так как мне понравилась обстановка, тренер.

– Какие были ощущения после первой победы?

– Первую свою победу я запомнил особенно, так как к ней не было приложено много усилий, и она пришла практически сразу, как только я начал заниматься (улыбается).

(Продолжение на странице 8)

НА СВАЕ ВОЧЫ

Чемпионат Европы по академической гребле с 17 по 20 сентября прошёл в г. Бресте. Студенты 4-5 курсов факультета иностранных языков оказывали волонтерскую помощь по переводу с разных языков. Мы попросили поделиться впечатлениями Светлану Андреюк, студентку 5 курса.

– Как между вами поделили страны?
– Ну, их и не делили. Просто студенты брали те страны, которые им нравятся. Конечно, кроме тех стран, представители которых говорили на испанском или немецком языке.
– С какой командой ты работала?
– Я работала с Сербией. Общались мы

стран не особо шли на контакт. Легко было общаться с представителями стран Северной Европы, потому что у них хорошее произношение. А вообще, языкового барьера не было.

– На какие темы вы чаще всего общались?

– Спортсменов очень интересовала наша страна, её культура, система образования, достопримечательности Бреста.

– Это твоя первая такая серьёзная практика? Какие остались после неё впечатления?

– Первая, и мне всё очень понравилось. Кроме организации. Спортсменов селили в гостиницы, откуда на гребной канал их приходилось везти на транспорте (автобусе), который часто задерживался. В первые дни нас, переводчиков, в гостиницах не хотели кормить, объясняли тем, что их о нас никто не предупреждал.

(Продолжение на странице 8)

Мы на чемпионате

– Сколько студентов работало переводчиками?

– На Чемпионате Европы было представлено 23 страны и соответственно 23 переводчика их сопровождало.

– С каких языков переводили?

– Самый распространённый язык был, конечно, английский, но были переводы с немецкого, и одна команда попросила перевод с испанского.

на английском. Я даже немного понимала сербский, ведь Сербия – одна из славянских стран, и язык чем-то похож на русский.

– Возникали сложности в практике переводчика?

– Если честно, то нет. Ведь нас до этого проинструктировали по всем вопросам и рассказали, какие могут быть сложности. Только спортсмены из некоторых

У НАС НА ФАКУЛЬТЭЦЕ

Вот и закончилось чудесное лето. Чудесное оттого, что студентам не надо было рано вставать на пары, думать о зачётах и экзаменах. Но наступила осенняя пора – время битвы за «свой» кусочек гранита. Чем большую частичку этой магматической горной породы удастся «отгрызть» в течение семестра, тем результативнее окажется предстоящая сессия. Однако первокурсники ещё не имеют ни малейшего понятия о вкусовых качествах этого камешка.

Тем не менее новобранцы географического факультета уже сделали свой первый шаг к приобщению к студенческой среде, пройдя любимый старшекурсниками ритуал посвящения в студенты. Помимо получения зачётных книжек, молодое пополнение вкусило (на фото) кулинарные изыски знаменитой кухни геофака (кто заинтересовался – рецепт спрашивать только у 1-го курса).

Дабы утешить новобранцев, уменьшить их грусть от невозможности снова притронуться к лучшим блюдам из рациона типичного небогатого студента, попутно был организован концерт с номерами звёзд счастливого факультета.

А чтобы студенческая братия не погрузилась в объятия

давателей. Теперь-то они уже точно не перепутают декана с

заведующим кафедры, студента-старшекурсника с молодым ассистентом.

Вечером культурная программа продолжилась, законномерно переместившись в клуб «DiscO», что в парке культуры и отдыха имени 1 Мая. Именно здесь, довольна наплавшись, можно было не только пройтись по аккуратеньким аллеям, тем самым ос-

геофак стал шире: теперь здесь 4 специальности. Новая специальность – «Туризм и гостеприимство». По окончании университета выпускники получают квалификацию «Специалист в сфере туризма и гостеприимства» и будут подготовлены к работе в туристических компаниях в качестве менеджеров, преподавателей-тренеров, инструкторов-методистов, руководителей туристических групп, организаторов туристической деятельности. Будущих специалистов в сфере туризма будут обучать всем направлениям туристической деятельности: формированию и продаже турпродукта, визовому обеспечению. Открытие новой специальности ведётся в соответствии с Национальной программой развития туризма в Республике Беларусь.

А с 25 по 27 сентября прошёл туристический слёт студентов географического факультета. Символично, что завершающий этап соревнований и национальное участие участников проходило во Всемирный день туризма. С чем мы Вас и поздравляем!

P.S. О подробностях турслёта читайте в ближайших выпусках газеты.

Т. Селкова,
А. Сидорович
(географический факультет)



Важная с ритуала

Морфея, в один из промежутков между убавляющими музыкальными номерами их вниманию был представлен архисложный (пока) кроссворд. По наиболее характерным чертам студенты должны были определить не кого-нибудь, а самих Препод-

тудив свой пар, но также мило пообщаться с дорогими первокурсниками, в том числе с представителями новой на факультете специальности.

С текущего учебного года

ПРОБА ПЯРА

У кожнаго чалавека свои таланты: хто-то рысуе, хто-то танцуе, хто-то займаецца спортам, а хто-то пішэ.

Люди выражаю

моего творчэства. Я выражаю свои чувства, эмоцыі, впевачленія. Вкладываю в кождое стихотвореніе частічку своей души. Бывае, еду в дороге, и

или писала спецыяльна для этого. На I курсе участвовала в конкурсе чтецов «Калі кахаш моцна, то...» Я напісала од-

Талант не спрячешь

себя как умеют в том, что им нравится. Мы попросили рассказать о своём творчестве студентку 3 курса факультета иностранных языков Светлану Шамич:

– Что подтолкнуло тебя начать писать?

– Я пишу с 7 класса. Как-то ночью мне начали сниться строки, я встала и записала их. На утро слова сами начали рифмоваться, и получалось первое моё стихотворение на белорусском языке «Першы снег». Стихотворение всем понравилось, было много отзывать, это и стало началом



появляется желание писать. Вижу что-то красивое, интересное, и хочется поделиться.

– Много времени тратишь на поэтическое творчество?

– Нет, потому что слова уже у меня в голове, и остаётся только положить их на бумагу.

– Ты где-нибудь публиковалась раньше?

– До университета нигде, стихи читали только мои родные. Но иногда я выступала в школе на вечерах

ноименное стихотворение и вошла в 30-ку лучших среди студентов нашего университета. Через месяц нам передали опубликованный сборник стихов участников.

– Какое из твоих стихотворений ты любишь больше всего?

– Больше всего мне нравится моё первое стихотворение «Першы снег», а ещё моя первая поэма, которую написала после окончания школы.

P.S. Пожелаем удачи талантливому человеку. Пусть её творчество будет замечено и оценено. Раскрывайте свои таланты!!!

Радзіма

Жыву я ў Беларусі,
Краіне сінявокай,
І гэтым ганаруся
У душы сваёй глыбока.
Прыемная натура
У нашых беларусаў,
Высокая культура,
Жывём адным хаўрусам.
Бруцца срэбрам рэкі,
Шумяць лясы, дубровы.
Чаруе чалавека

Край родны, край суровы.

А матчыная мова
Так мілагучна льецца!
Пачуеш толькі слова –
Аж замірае сэрца.
Няма ляпей дзяўчыны,
Што з Беларусі родам.
Мы дружная краіна –
Хай знаюць усе народы!

Тым пахам хлеба, што з пшаніцы,
І смакам бульбы беларускай,
Вадзіцай з чыстае крыніцы
Вядомы край наш беларускі.
Квітней, мая краіна –
Прыгожы, родны край.
Любімая Радзіма,
Жыві і расквітай!

С. Шаміч
(факультэт замежных моў)

М. Буховецкая

(юрыдыцескі факультэт)

(Начало на странице 7)

Мы на чемпионате

Но это всё-таки мелочи. Спортсмены давали автографы и делились впечатлениями о завоёванной награде.

– По-твоему, они остались довольны?

– Думаю, да. Говорили, что гребной канал в Бресте – один из лучших в Европе по техническому оснащению. Гости были довольны: уезжали домой с медалями, в хорошем настроении.

Нигде не обойтись без наших студентов, даже на таком уровне. Молодцы! Желаем им успехов.

М. Буховецкая

(юрыдыцескі факультэт)



(Начало на странице 6)

– Как долго ты готовился к Чемпионату в Италии, и был ли у тебя страх перед выступлениями?

– К этому Чемпионату мы с тренером В.В. Кулём готовились всё лето изо дня в день. А лёгкий страх проиграть был. Поэтому я всегда крещусь перед каждой встречей.

– У многих есть кумиры, а есть ли он у тебя?

– Да, есть. Это Джон Брезенк, ведь не даром он лучший из лучших.

ДВЕ МЕДАЛИ? ЛЕГКО!

– Сергей, девушкам, думаю, интересно, есть ли у тебя дама сердца?

С восторженным блеском в глазах чемпион мира ответил, что есть. Из моей беседы с С. Павлюковичем стало понятно: он намерен посвятить спорту всю жизнь. Хочется добавить, что Сергей очень интересный, общительный молодой человек. Мы поздравляем его с этой победой, желаем только успехов на выбранном поприще.

А. Кухарчик

(факультэт фізічнага востання)

«Берасцейскі універсітэт» № 1 (121)

Рэдакцыя: рэдактар – І.А. Хоміч (тэл. 23–01–29).
Фота – Р.У. Хрыстафораў. Куратар – Л.А. Гадука.
Газета падрыхтавана на настольнай выдавецкай сістэме РВА
БрДУ імя А.С. Пушкіна,
224665, г. Брэст, бульвар Касманаўтаў, 21.
Надрукавана на рызографе УА «БрДУ імя А.С. Пушкіна».

224016, г. Брэст, вул. Міцкевіча, 28.
E-mail: gazeta_brsu@brsu.brest.by.
Падпісана ў друку 2.10.2009.
Аб'ём 1 ум. друку. арк. Тыраж 250 экз.
Заказ № 571.
Рэдакцыя не нясе адказнасці за змест матэрыялаў.

Газета запрашае да супрацоўніцтва студэнтаў, выкладчыкаў і спецыялістаў універсітэта